

# Ветлівыя звароты беларусаў: ад станаўлення сістэмы да выкарыстання ў Інтэрнэце




Аўтар: вучаніца 10 «А» класа  
ДУА «СШ №6 г. Мінска»  
Фалько Анастасія



*Нішто не абыходзіцца  
нам так танна і цэніцца  
так дорага, як ветлівасць.*

*Сервантэс*

# Якія ветлівыя словы вы ведаеце? Адказваюць вучні 9-х класаў



# Мэта:

вывучэнне слоў і зваротаў  
ветлівасці, мадэляў моўнага  
этыкету беларусаў і  
карыстанне імі ў сеціве  
Інтэрнэту.

# Задачы:

- \* Вывучыць спрадвечныя мадэлі моўнага этыкету беларусаў.
- \* Звярнуць увагу на ўжыванне гэтых мадэляў ў сучаснай беларускай мове і беларускім сеціве Інтэрнэту.
- \* Сістэматызаваць ўласнабеларускія словы і звароты ветлівасці і класці даведнік па іх выкарыстанні.

**Этыкет** (франц. *étiquette*) - сукупнасць правіл паводзін, што разглядаюцца як знешнія праявы адносін да людзей.

**Моўны этыкет** - сістэма патрабаванняў, якія тлумачаць нам, якім чынам варта ўсталёўваць, падтрымліваць і перарываць кантакт з іншым чалавекам у пэўнай сітуацыі.

**Мадэлі маўленчага этыкету** - гэта пэўныя словы, фразы і ўстойлівыя выразы, якія прымяняюцца падчас гутаркі.

# Дзеля бліжняга азначэння ўжываліся наступныя канструкцыі:

Васіль Міхневіч (бацька)

*нежанаты сын*

Пётра Васілёнак  
Міхневіч

*жанаты сын*

Пётра Васілёнак  
Міхневічык (Міхнеўчык)

*незамужняя дачка*

Ганна Васілянка  
Міхневічанка

*замужняя дачка*

паводле прозвішча яе мужа  
(напр. Апанасовіча): Ганна  
Васілянка Апанасовічыха

# Адпаведнасць прозвішча жонкі ці дачкі прозвішчу мужа ці бацькі ў сучаснай літоўскай мове

Adomaitis (Адамовіч) - бацька

Adomaitiene (Адамовічыха / Адамовічава) - жонка

Adomaityte (Адамавічанка) - дачка



# Ветлівыя звароты

спадарства, спадары (*руск. господа*) - царская Расія  
таварыш (*руск. товарищ*) - часы існавання СССР

## Зараз:

спадар Андрусь

спадарыня Арына (*замужняя жанчына*)

спадарыч Алесь (*нежанаты хлопец*)

спадарычня Паўлінка (*незамужняя дзяўчына*)

спадарства (*вялікая аўдыторыя або сямейная пара*)

Спадару! (*клічная форма, на пісьме ўжываецца заўсёды з клічнікам*)

# Скарочаныя формы афіцыйных ветлівых зваротаў да асобы

спадар - *Сп.* (Сп. дырэктар, Сп. Вішнеўскі)

спадарыня - *Спн.* (Спн. Вішнеўская)

спадарыч - *Спч.* (Спч. Вішнеўскі)

спадарычня - *Спчн.* (Спчн. Вішнеўская)

спадарства - *Спв.* (Спв. Андруся і Арыны)

# Ветлівыя звароты

~~Ты~~

~~Вы~~

Сам

Ваша + дзеяслоў у форме  
адз. ліку

~~Тата кажа~~

~~Мамо казалі~~

Тата кажуць (3 ас. мн. л.).

Мамо казалі (3 ас. мн. л.).

# Этыкетныя формулы беларускай мовы

*паводле сітуацыі ўжывання*

- \* Вітанні
- \* Развітанні
- \* Падзякі
- \* Прабачэнні
- \* Зычэнні
- \* Адрасаванні

# Тэндэнцыі выкарыстання ветлівых зваротаў ў Інтэрнэце

1. Вяртанне этыкетных формул, што выкарыстоўваліся ў перапісцы беларускай інтэлігенцыі пачатку ХХ ст.

*Спадарства! Шаноўнае спадарства! Паважанае спадарства! (35 зваротаў з 72)*

2. Моцнае праяўляенне народнай словатворчасці.

*Шанавенства! Браты й сёстры грамацеі-пісьменцы!  
Спадары фрэндзы! Шаноўныя бульбазаўры! Спадарасы!  
Прывітанне, мае любыя шкаляры!  
Алё! Лінгвісты і перакладчыкі!*

3. Адсутнасць ветлівых зваротаў.

\* даведнік



Дзякуй за ўвагу!